

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Аляксандр Казулін абвясціў аб недаверы да суду.** Аб гэтым ён заявіў у сувязі з тым, што ўсё хадайніцтва ў яго абарону былі адхіленыя. У прыватнасці, просьба дапусціць да абароны яго дачку. У той жа час, сваякі Аляксандра Казуліна працягваюць дабівацца яго вызвалення. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты прысутнічала на адным з пасяджэнняў Палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Лідэры апазіцыйных партый паабяцалі, што будуць прымаць меры ў абарону Казуліна.

**Па віцебскіх падзеях 19 і 20 чэрвеня, якімі заявіў аб сабе незарэгістраваны рух "Бунт", заведзена крымінальная справа.** Аб гэтым перадае выданне "Беларускі партызан". Пакуль "падазраваных" двое — мінчанка Таццяна Ялавая і актывіст АГП, віцэблянін Дзяніс Дзянісаў. Як мяркуе следства, яны падрыхтавалі і арганізавалі правядзенне на тэрыторыі Кастрычніцкага раёна Віцебска групавой несанкцыянаванай акцыі, накіраванай на (цытата) " парушэнне грамадскага парадку і зрыву культурна-забаўляльных мерапрыемстваў".

**Пікеты "Свабоду Казуліну!" ў Менску.** Сёння ў Менску на плошчы Бангалор пачаліся дазволеныя ўладамі пікеты ў падтрымку былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна ды іншых палітзьявольных. Пікеты працягнуцца да 30 ліпеня.

**Свабодны прафсаюз "Белшыны" скардзіцца на перасьлед.** На Беларускім шынным камбінаце ў Бабруйску расьце напружаньне між сябрамі незарэгістраванага Свабоднага прафсаюзу й адміністрацыяй прадпрыемства. Як сьцьвярджаюць прафсаюзныя актывісты, адміністрацыя выкарыстоўвае супраць іх сродкі эканамічнага й юрыдычнага ўціску.

**Дэпутаты ПА АБСЭ абмяркоўваюць беларускае пытаньне.** Дэпутаты ўжо запісаліся для ўдзелу ў дыскусіі. Пра гэта нашаму радыё сёння паведаміў па тэлефоне з Брусэлю, дзе 3 ліпеня пачалася чарговая сэсія Парлямэнцкай Асамблеі АБСЭ, кіраўнік Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Як мы ўжо паведамлялі, дыскусію адносна сытуацыі ў Беларусі 5 ліпеня арганізуе кіраўніца спецыяльнай групы ў справах Беларусі Парлямэнцкай Асамблеі АБСЭ Ута Цапф.

## Цытаты

**А. Мілінкевіч: "Шмат студэнтаў змогуць вучыцца ў Польшчы.** Гэта вельмі важна, што ёсць такая магчымасьць, і палякі тут зьяўляюцца піянерамі. Вялікая колькасць студэнтаў зможа працягваць тут навучаньне. Я вельмі задаволены, бо, калі мы клічам людзей на барацьбу і ня маем магчымасьці іх абараніць, то гэта проста немаральна".

## Абвесткі

**Новы конкурс – "Фота Свабоды".** "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай "fota Svabody". Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)